

Пану Міністру Закардонных Спраў Украінскай Дзяржавы

Надзвычайная Беларуская Дэлегацыя, прыехаўшая ў Кіеў 19.IX.1918 па загаду Беларускага ўраду, аддала п. Міністру Закардонных Спраў свае паўнамоцтвы і, выясьніўшы ў цэлым радзе нарад з прадстаўнікамі Міністэрства сваю місію, прасіла ўкраінскі ўрад аб афіцыйным прызнанні незалежнасці Беларускае Дзяржавы і аб помачы ей дзеля ўмацавання дзяржаўнасці і стварэння аружнае сілы для самаабароны. У адказ на гэта Дэлегацыі было заяўлена, што ўкраінскі ўрад гатоў пайсці насустрач жаданням Беларусі як у памянутых вышэй пытаннях, так і ў справе звароту занятых Украінай палудзенных беларускіх паветаў.

9.X Дэлегацыя была прынята панам ГЕТМАНАМ, каторы, выслухаўшы справу, заверыў Дэлегацыю аб сваей прыхільнасці і, пацвярджаючы фактычнае прызнанне ўкраінскім ўрадам незалежнасці Беларускае Дзяржавы, абяцаўся ўчыніць крокі дзеля хутчэйшага разгляду і развязкі Радай Міністраў справы афіцыйнага прызнання беларускае незалежнасці.

11.X Дэлегацыя падала п. Міністру Закардонных Спраў просьбу на пісьме, каб беларускае пытанне было ў тэрміновым парадку паднята ў Радзе Міністраў. У канцы мінулага месяца яна йшчэ раз зьявілася да Міністэрства Закардонных Спраў¹ і ўрэшце была ў п. Старшыні Рады Міністраў, выясьняючы сьпешнасць сваей справы.

Нягледзячы на гэта, справа Беларусі ў Радзе Міністраў дагэтуль не разглядалася. А за гэты час Савецкая Расея акупіравала новую паласу беларускае зямлі зь месцам Магілёвам².

Дэлегацыя заяўляе, што кожны далейшы дзень зацяжкі, стаўляючы Беларусь перад фактам акупацыі Савецкай Рэспублікай усё новых і новых абшараў Беларусі, абяцэннівае эвэтуальную дапамогу Беларусам са стараны ўкраінскай дзяржавы, каторая можа аказацца спозьненай, і адклад развязкі Радай Міністраў пытанья аб прызнанні незалежнасці Беларусі і аб помачы ей можа вытварыць палажэнне, роўна грознае як для Беларусі, так і для Украіны. Зьяртаючы на гэта ўвагу ўкраінскага ўраду, Дэлегацыя яшчэ раз просіць ускорыць разгляд Радай Міністраў закранутых Дэлегацыяй пытанняў і, лічачы сваю далейшую бытнасць у Кіеве да аканчальнай развязкі справы бясплоднай, прыпынае сваю работу і варочаецца ў Менск дзеля справаздачы свайму ўраду і атрымання далейшых інструкцый.

Дэлегацыя просіць ўкраінскі ўрад даць афіцыйны адказ Рады Міністраў беспасрэдна Народнаму Сакратарыяту ў Менску.

Праграма ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі

Асновы працы кабінэту — будаванне і абарона незалежнай Беларускай Рэспублікі.

У загранічнай палітыцы кабінэт будзе праводзіць:

- 1) прызнанне незалежнай Беларусі і злучэнне ўсіх беларускіх зямель;
- 2) атрымання права голасу на сусветнай канфэрэнцыі;
- 3) салідарнасць з новымі дзяржаўнымі арганізацыямі¹;
- 4) фэдэраванне з суседзямі на аснове захавання тахітум'а незалежнасці Беларусі і забеспячэння інтарсаў яе².

Унутранай палітыцы:

- 1) умацаванне дзяржаўнай уласці; пераняцце дзяржаўных устаноў;
- 2) арганізацыя беларускіх рад па ўсёй Беларусі; устанавленне самага цеснага звязку з самаўпраўленнямі;
- 3) утварэнне аружнай сілы дзеля абароны ладу;